

Андрэй АЛЕКСАНДРОВІЧ

ПЕРАБУДАВАЦЬ РАБОТУ САЮЗА САВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ БССР

Трэба сэрцам бачыць ката,
Лазнаваць агонь вачэй!

Працэсы над бандытамі, забойцамі, дыверсантамі з азвярэлай банды Троцкага-Зіноўева выклікалі павышэнне палітычнай актыўнасці, рэвалюцыйнай пільнасці ў нашай краіне.

На розных участках сацыялістычнага будаўніцтва выкрыты і разгромлены ворагі народу.

Трацкісты, правыя, нацыяналісты сваю подлую падрыўную контррэвалюцыйную работу вялі і на ідэалагічным фронце, ліку і на фронце беларускай літаратуры.

Не бываю такога перыяду, каб літаратура не была ўчастніцай вострай класавай барацьбы.

Ворагі беларускага народу выкрыты ў Саюзе савецкіх пісьменнікаў БССР. Трацкісты, правыя, нацыяналісты, пралезшы ў Саюз савецкіх пісьменнікаў, спрабавалі скаристаць званне савецкага пісьменніка і ўсе выгоды гэтага звання для контррэвалюцыйнай работы. Надкупленыя і натхнёныя на-польскім фашызмам, яны ставілі перад сабой мэту - адараць квітнеючу Савецкую Беларусь ад вялікага і магутнага Савецкага Саюза, прадаць свабоду і юрисдикцыю беларускага народу раз"юшанага тызму.

Нацдэмы, гэтыя пікчэмнія вырадкі з псярні фашысцкай дэ-Фензівы, імкнуліся да таго, каб адараць, адваяваць ад партні і ду яго паэтаў і пісьменнікаў.

Ніяма ніякага сумнення ў тым, што асноўная маса беларускіх савецкіх пісьменнікаў - гэтыя члены саветаў, якія падтрымалі радзімы гэта людзі, якія на справе давяті фас сваю адданасць вялікаму Сталіну, гатоўнасць жыцё свай адданць за роўніці сваёй цудоўнай краіны сацыялізма.

Беларуская савецкая літаратура дзякуючы правільному пра-вядзенню ленінска-сталінскай нацыянальной палітыкі, дзякуючы кірауніцтву і клопатам камуністычнай партіі в БССР, і на-на-на, і сярод літаратур народаў СССР з'явілося начэннае мноства.

Чым больш ідэйна поўнакроўная становіца наша літаратура, чым з большай страснацю гучыць наша мастацкае слова, тым з большай ярасцю арудуе раз"юшаны класавы вораг.

Ворагі ў літаратуре скарыстоўвалі ўсё, далёка не "літа-ратурныя", сродкі барацьбы супроты партіі і ўрада. І паклён-нікай пісанінай, і тэрорам, і дыверсіяй, і шпіянажам яны імкнуліся затрымаць горды ход сацыялістычнага будаўніцтва, на-кінуць на шыю народу жудаснае ярмо капіталізма.

Жылуновіч (Цішка Гартны) з першых дзён савецкай улады быў як заклятым ворагам. Хаваючыся за дзесяткі псеўданімай, ён працягваў у друк нацдэмакаўскую, варотні балбатню аб тым, што нібы корні КП(б)Б ідуць ад так званай беларускай сацыялістыч-най граматы - гэтай націяналістычнай буржуазнай арганізацыі; ён нахабна фальсіфікаваў гісторыю рэвалюцыйнай барацьбы бела-рускага народу, адмаўляў існаванне беларускай буржуазіі і куліштва.

Працуячы ў Дзяржаўным выдавецтве Беларусі, арганізоўваў і выпускаў варожыя рабочаму класу кнігі, зрабіўши выдавецтва гняздом беларускай контррэвалюцыі.

У сваёй літаратурнай дзеянасці (дарэчы сказаць, ніска-
прабной якасці) Жылуновіч выступаў з варожай тэорыяй, быццам
у дарэвалюцыйнай Беларусі не было класаў. Гэтая-ж контррэвалю-
цыйны "тэорыі" паслядоўна працягваў у літаратуры, замаска-
ваўшыся туманам буржуазнай рамантыкі, нацдэм Зарэцкі. Рад яго
твораў - гэта выразная праграма дзеяння нацыянал-фашызма. Па
іх сцежках ішоў ядавітай кулацкай гадзінай Баранавых, юрадзі-
вых, культура якога была на ўзоруні культуры дарэвалюцыйнага
канавала.

Пад кіраўніцтвам нашай партыі савецкая грамадскасць не
раз выкryвала іх контррэвалюцыйную сутнасць. Яны, хаваючи ў
халіве нож, адточаны майстрамі фашызма, крывулі душой, дву-
рушнічалі, быццам-бы прызнавалі свае паминкі, прасілі даць
магчымасць іх выправіць сваёй работай. Напісалі па два-три
падхалімскія халтурныя апавяданні, "призналі", бачце, савец-
скую ўладу, і эмоўклі.

Матывіроўкай свайго "маўчання" яны высоўвалі тэзіс скла-
данасці "творчай перабудовы". Па сутнасці "маўчанне" было
формай маскіроўкі ворага, які не разброіўся, бо сама "маўчанне"
было "не-маўчаннем" - яны пісалі, але рукапісы сваіх "твораў"
хавалі ў сундукі, чакаючи... зручнага моманту.

Ворагі народу насаждалі бытавы распад, п"янства, багему,
як сродак разлажэння радоў савецкіх пісьменнікаў. Ад багемы
да фашызму - адзін крок. Аб гэтым сведцаць факты. Вольны,
Хадыка, Кляшторны і інш. - гэта гнусныя тыны, атрученныя чадам
алкаголя, - не раз падбіраліся, як падаль, з рышкоў і

адвозіліся ў прафілакторый міліцыі. Пралазячы часамі ў друк з сваімі мізэрнымі падхалімажнымі вершыкамі, прыкрываючыся імі, вялі падрыўную контррэвалюцыйную работу і прыносілі вялікую шкоду нашай краіне.

Гэтыя ворагі, атручаныя звярынай нянавісцю да беларускага народу, цягалі з дзяржаўнай казны савецкія гроши. Нацыянал-фашист Дудар здолеў узяць з касы Дзяржвыдавецтва Беларусі некалькі дзесяткаў тисяч рублёў, прычым - не надрукаваўшы ніводнага радка. Сташэўскі, будучы ў драмсекцыі фармальна толькі сакратаром, а фактычна заправілай, - бескантрольна выпісваў сабе і сваім прыяцелям гроши за неіснуючыя творы. Ён здолеў нават у нашы дні купіць зямлю, пабудаваць там дачы - гнёзды для злёта беларускай контррэвалюцыі.

У сваёй азвярэлай барацьбе супроць нашай краіны нацдэмы, карыстаючыся арганізацыйнай распушчанасцю рэдакцыі "Літаратура і мастацтва", прыступленем бальшавіцкай пільнасці здолелі выступаць на старонках гэтай газеты з непрыкрытым насокам на нашу партню, на нашых правадыроў.

Усе гэтыя факты з усёй выразнасцю сведчаць аб дрэннай работе партыйнай групы праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў, аб дрэннай работе парткома, аб гнілым лібералізме, аб "почивании на лаврах", аб адрыве ад мас, што прывяло да палітычнай слепаты.

Адсутнасць у ССП бальшавіцкай крытыкі і самакрытыкі, аслабленне класавай пільнасці прывялі да таго, што праўленне Саюза захаплялася пераважна арганізацыйнай работай, падмяняючы

ёю асноўнае: палітычнае выхаванне пісьменнікаў, стварэнне ўмоў творчай актывізациі, аказанне канкрэтнай творчай дапамогі ў работе пісьменніка.

Факты, якія сведчаць аб адмоўнай работе праўлення ССП, гэта поўны самацёк у работе рэдакцыі газеты "Літаратура і мастацтва", журналу "Полымя рэвалюцыі" і "Штэрн".

Газета і журнал - гэта рабочы цэнтр, гэта творчая лабаторыя, дзе вырашаецца лёс твора пісьменніка. Тут неабходны і партыйная пільнасць, і выкрыцце класава-варожых элементаў, і палітычная і творчая дапамога пісьменнікам.

Зусім дрэнна працујуць секцыі праўлення ССП, За ўвесь час свайго існавання толькі адзін раз сабралася секцыя празайкаў, многа месяцаў не збіралася секцыя дзеячай літаратуры. Дрэнна працуе секцыя драматургаў, а драматургія - гэта своеасаблівы вузкі ўчастак нашай літаратуры, шмат лепшага ў сваёй работе павінна дабівацца і паэтычная секцыя.

Фактам адмоўнай дзейнасці праўлення ССП з'яўляецца адсутнасць работы яўрэйскай секцыі. А на фронце яўрэйскай літаратуры БССР яшчэ не так даўно вёў свою шкодніцкую работу трацкіст і нацыяналіст Дунец. За гады сваёй варожай дзейнасці ён шмат нарабіў шкоды.

Не малы час арудаваў у яўрэйскай літаратуры трацкіст Юдэльсон, друкаваў свае контррэвалюцыйныя апавяданні, п'есы і раман агент гестапо, трацкіст-шпіён Зускінд Леў. Не малы час былі актыўнымі крытыкамі ў яўрэйскай літаратуры БССР і бундаўцы.

Няўже ўся іх шкодніцкая злачнасць выкрыта і разгромлена?
Безумоўна, не!

Абсалютна бяздзейнічае ескіцыя крытыкаў, а крытыкі павінны быць у авангардзе барацьбы за ідэйную чистоту савецкай літаратуры, быць застрэльшчыкамі павышэння рэвалюцыйнай пільнасці.

Зусім ухіляюца ад удзелу ў рэвалюцыйным руху работнікі інстытута літаратуры, мовы і мастацтва Акадэміі навук БССР, напэўна лічачы, што жывея сувязь з пісьменніцкімі масамі - лішняя реч.

Ёсць яшчэ і такія "літаратары", якія нічога агульнага з літаратурай не маюць.

Пара нам пераглядзеце склад члену і кандыдатаў саюза і многіх вызваліць ад лішніх нагрузкі - звання савецкага пісьменніка. Пара нам колкі чікам разагнаць і каля-літаратурную публіку, якая толькі шкодзіць у справе стварэння здаровай творчай атмасфэры.

Заўтра адбудзіцца згурлыны сход пісьменнікаў па пытанню аб становішчы ССП і аб творчых задачах да 20-й гадавіны Вялікай пралетарскай рэвалюцыі.

Сход павінен праћеці пад знакам разгорнутай бальшавіцкай крытыкі і самакрытыкі.

Да канца выкарчаваць корні ворагаў на літаратурным фронце сарваць з іх маскі двурушніцтва, паказаць іх агідную душу гандляроў беларускім народам - важнейшая палітичная задача.

Ажыццяўляючы гэту задачу, кожны пісьменнік будзе ўзбройвацца для новай плённай творчай работы.

Толькі крытыка і самакритична практыка чаргільна арганізація робітника, па-новаму, канчаткова даб"е рэцыдывы грунтушчыны, забяспечыць ідэйны і творчы рост, ўздыме рэвалюцыйную пільнасць савецкага пісьменніка.

Сход павінен быць рашающим у справе перабудовы работы саюза пісьменнікаў. Треба зрабіць Саюз пісьменнікаў агульной грамадскай арганізаціі правы і абавязкі. Саюз савецкіх пісьменнікаў БССР павінен усю сваю работу будаваць вychodzячи з Сталінскай Канстытуцыі. Толькі гэтчы шлях забяспечыць далейшы ўздым палітычнай і творчай актыўнасці пісьменніцкіх саюзаў і 20-ую гадавіну Канстытуції пісьменнікі спаткаюць новымі выдатнымі творамі, поўнымі страстанай любві да нашай сацыялістычнай радзімы, да роднай камуністичнай партыі, і поўнымі велізарнай сілы няnavі заклятых воралаў саюзаў пісьменніку.

"Звязда", 1937, 24-III, № 69 (5743) с.3.